

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 132 (6108) 11 чэрвеня 1938 г., субота ЦАНА 10 КАП.

## НЯСТОМНА ЗГУРТОЎВАЦЬ ПРАЦОЎНЫХ ВАКОЛ НЕПЕРАМОЖНАГА СЦЯГА ВЯЛІКАЙ ПАРТЫІ ЛЕНІНА—СТАЛІНА

Учора адкрыўся XVII з'езд Комуністычнай партыі большэвікоў Беларусі. Большэвікі Беларусі сабраліся на свой з'езд, каб падвесці вынікі грандыёзнай работы, праробленай КП(б)Б пад кіраўніцтвам ЦК ВКП(б) і вялікага Сталіна за перыяд паміж XVI і XVII з'ездамі і наменш дадальшую праграму барацьбы ва ажыццяўленне задач, пастаўленых перад КП(б)Б Цэнтральным Камітэтам партыі.

Іраішоўны год у жыцці КП(б)Б і беларускага народа багаты выключнымі падзеямі. КП(б)Б пад кіраўніцтвам сталінскага Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) разграміла алейных ворагаў народа — траіцкіска-бухарынскіх і нацыянал-фашысцкіх агентаў, якія на працягу раду год арудвалі ў Беларусі. За іраішоўны год дасягнуты грандыёзныя поспехі на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва.

Пад кіраўніцтвам нашай партыі рэарганізаваны ворагаў народа, агентаў германа-польскага фашызма, наша рэспубліка дабілася вялікіх поспехаў у справе развіцця сацыялістычнай прамысловасці, сацыялістычнай сельскай гаспадаркі і сацыялістычнай культуры нацыянальнай па форме і сацыялістычнай па сваёму зместу.

Выдатныя поспехі дасягнуты нашай партыяй на выбарах у Вярхоўны Совет СССР. Праведзеныя выбары дэманстравалі маральна-палітычнае адзінства савецкага народа, яго агуртаванасць вакол партыі Леніна—Сталіна, вакол правяды і настаўніка, нашага ролдана і любімага таварыша Сталіна. Беларускі народ, як і ўсе народы нашай вялікай сацыялістычнай радзімы, бязмежна адданы комуністычнай партыі, адданы адданы сваё галасы за лепшых смяноў партыі і народа, за блок комуністаў і беспартыйных.

Уся работа КП(б)Б за справядзачны перыяд выхадзіла з гістарычных рашэнняў лютаска-саквінскага (1937 г.) і студзенскага (1938 г.) Пленумаў ЦК ВКП(б) і ўказанняў таварыша Сталіна. Гэтыя гістарычныя дакументы нашай партыі забеспечылі разгром ворагаў, узнялі палітычную актывнасць працоўных Савецкай Беларусі, іячэ мацней агуртавалі і вакол партыі большэвікоў, вакол сталінскага Цэнтральнага Камітэта.

Правадзячы вялікую работу па разгрому і выкарчаванню ворагаў народа, агентаў фашысцкіх ахрания, КП(б)Б разам з тым правяла вялікую работу па вылучэнню на алкавыя ўчасткі сацыялістычнага будаўніцтва партыйных і непартыйных большэвікоў. Выраслі новыя людзі, маладыя таленавітыя кадры, якія вылучаны сакратарамі абкомаў, гаркомаў, райкомаў, парткомаў, наркоматаў, дырэктарамі прадпрыемстваў, старшынямі раівынакмаў. Новыя кадры ўнеслі большэвіцкі агонь у работу. Гэтыя людзі бязмежна адданы сталінскаму Цэнтральному Камітэту, паказваючы ўзоры ў выкананні рашэнняў партыі і ўрада.

КП(б)Б правяла вялікую работу па авалоданню большэвізмам, усунутым неаходаў у партыйна-палітычнай работе, якія былі ўскрыты рашэннямі лютаска-саквінскага (1937 г.) і студзенскага (1938 г.) Пленумаў ЦК ВКП(б). Значна палепшылася ўнутрыпартыйная работа, палітычнае выхаванне комуністаў, умацавалася сувязь з беспартыйнымі масамі. Гэта паказалі блокучыя вынікі выбараў у Вярхоўны Совет СССР, на якіх зліліся ў адну несакрушальную сілу народ і комунізм. Разам з тым на справядзачны выбар-

чых партыйных сходах і партыйных канферэнцыях, комуністы адначалі вялікія неаходы ў партыйна-палітычнай, савецкай і гаспадарчай работе. З'езд КП(б)Б заклікаў улічыць гэтыя ўказанні комуністаў, разгарнуць большэвіцкую вяртычку і самакритыку, каб да канца выявіць прычыны, парадкачыя неаходы, пераадачыючы пашпяхова рухаць наперад усе ўчасткі народнай гаспадаркі.

Наша рэспубліка з'яўляецца фарпостам вялікага Савецкага Саюза на яго заходніх граніцах. Гэта абавязвае КП(б)Б, кожнага комуніста ні на мінутку не забываць мудрыя ўказанні таварыша Сталіна аб капіталістычным акружэнні. Трэба памятаць, што бескалопнасць, ратазейства выкарыстоўвалі ворагі ў сваіх каварных мотах, іячэ ядавітай гадзіна, прапалілі ў кожную пчыліну, а потым школьнікі, тварылі свае брэнныя справы. З'езд большэвікоў Беларусі павінен мабілізаваць кожнага комуніста, працоўнага масы нашай рэспублікі на іячэ большэвіцкіх рэвалюцыйных пільнасці, на канчатковы разгром усіх ворагаў народа з траіцкіска-бухарынскага і нацыянал-фашысцкага лагера, у лютаскія тогу ні ралізіліся.

Вялікія задачы ставяць перад КП(б)Б у разгортванні большэвіцкай барацьбы за канчатковую ліквідацыю вынікаў школьніцтва на ўсіх галінах народнай гаспадаркі. З'езд павінен будзе наменш практычныя меры прыяцымстві па паліпшэнню работы прамысловасці для таго, каб дабіцца высокіх іячэсных паказальнікаў у выпускармай прадукцыі. Трэба звярнуць самую сур'ёзную ўвагу на разгортванне стаханавскага руху, сацыялістычнага спарорніцтва, ударніцтва, каб забеспечыць павышэнне прадукцыйнасці працы, поўнае выкананне і перавыкананне вытворчых планаў.

З'езд павінен будзе аддаць большэвіцкую ўвагу і сельскай гаспадарцы, каб не адкладваць ні на адну мінутку прыступіць да большэвіцкай падрыхтоўкі да ўборкі ўрадкаў. Большэвікі Беларусі павіны паказаць узоры барацьбы за сталінскі ўраджай, за забеспячэнне росту мажамнасці калгаснікаў.

З'езд КП(б)Б сабраўся напярэдні ўсенароднага таржаства, усенароднага святла — выбараў у Вярхоўны Совет БССР. Беларускі народ перажывае дні вялікай радасці ў сувязі з дачай годзі таварышам Сталіным і яго бліжэйшымі саратнікамі балетывавацца ў дэпутаты Вярхоўнага Совета нашай рэспублікі. Беларускаму народу аказан вялікі гонар Сталінскім Цэнтральным Камітэтам. Большэвікі Беларусі абавязаны апраўдаць гэты гонар дастойнай падрыхтоўкай да выбараў, мабілізацыяй працоўных мас на паспяховае правядзенне выбараў у Вярхоўны Совет Беларускай ССР.

З'езд большэвікоў Беларусі наменш бязную праграму падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет БССР, каб узначаліць уросшую палітычную актывнасць мас, іячэ іячэсна агуртаваць іх вакол Сталінскага Цэнтральнага Камітэта і вялікага правядыра працоўных мас, лепшага друга беларускага народа таварыша Сталіна.

Большэвікі Беларусі, разгарнуўшы крытыку і самакритыку, правядуць свой XVII з'езд на высокім палітычным узроўні, мабілізуючы кожнага партыйнага і непартыйнага большэвіка на канчатковы разгром траіцкіска-бухарынскіх і нацыянал-фашысцкіх крывавак бандытаў, на ліквідацыю вынікаў школьніцтва, на дадальшую барацьбу за поўную перамогу комунізма!

### У К А З

## ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР АБ УЗНАГОРОДЗЕ ПІСЬМЕННИКА ТРЭНЕВА К. А. ОРДЭНАМ ПРАЦОЎНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА

У сувязі з 40-годдзем літаратурнай дзейнасці ўзнагародзіць тав. Трэнева Манстанціна Андрэевіча за выдатныя заслугі ў развіцці савецкай драматургіі ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР М. КАЛІНІН, Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР А. ГОРКІН.

Москва, Крэмль. 10 чэрвеня 1938 г.

## АБМЕН ПРЫВІТАННЯМІ ПАМІЖ ТАВ. М. І. КАЛІНІНЫМ І АФГАНСКИМ КАРАЛЁМ

У сувязі з 20-й гадавінай незалежнасці Афганістана Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР тав. М. І. Калінін і Народны Камісар замежных спраў тав. М. М. Літвінаў абмяняліся

прывітальнымі тэлеграмамі з каралём Афганістана Мухамед Захір Шахам і міністрам замежных спраў Афганістана Файза Мухамед Ханам. (БЕЛТА).

# УЧОРА АДКРЫЎСЯ XVII З'ЕЗД КП(б)Б



У залі пасяджання XVII з'езда КП(б)Б.

## СКЛАД ГАНАРОВАГА ПРЭЗІДЫУМА XVII З'ЕЗДА КП(б)Б

- СТАЛІН І. В.
- МОЛАТАЎ В. М.
- КАГАНОВІЧ Л. М.
- ВАРАШЫЛАЎ К. Е.
- КАЛІНІН М. І.
- МІКАЯН А. І.
- АНДРЭЎ А. А.
- ЕЖОЎ Н. І.
- ЖДАНАЎ А. А.
- ЧУБАР В. Я.
- ХРУШЧОЎ Н. С.
- ДЗІМІТРАЎ Г. М.
- ТЭЛЬМАН
- ХОЗЕ ДЫЯС

## ДЗЁННІК З'ЕЗДА

10 чэрвеня ў зале пасяджання Дома ўрада адкрыўся XVII з'езд Комуністычнай партыі большэвікоў Беларусі.

Да 5 гадзін дня зала запаўняецца дэлегатамі з'езда. Усяго на з'ездзе прысутнічае 411 дэлегатаў з правам рашаючага і 125 з правам дарадкавага голасу.

За сталом прэзідыума паўляецца выканавы абавязкі першага сакратара ЦК КП(б)Б тав. Волкаў. Адкрываючы з'езд тав. Волкаў гаворыць іячэ і красачную прамоу.

У зале доўга не змаўваюць апладысменты і прывітальныя воклічы ў гонар вялікага Сталіна. Дэлегаты з'езда стаячы вітаюць таварыша Сталіна. Радаюцца воклічы: «Няхай жыве вялікі Сталін! Ура таварышу Сталін! Пасля ўступнай прамоў тав. Волкава, з'езд прыступае да выбараў кіруючых органаў. З'езд выбірае прэзідыум у складзе 35 таварышоў.

Захалпяючай авашыяй сустракаюць дэлегаты з'езда прапанову выбараў у склад ганаровага прэзідыума геніяльнага правядыра партыі і ўсяго працоўнага чалавечта таварыша Сталіна. Бурная авашыя, воклічамі «ура» сустракаюць дэлегаты гэтую прапанову, дэманструючы гарачую любоў і адданысць вялікаму Сталіну, цесную агуртаванасць большэвікоў Беларусі вакол ленынска-сталінскага Цэнтральнага Камітэта.

З вялікім натхненнем і любоўю пад бору апладысментам дэлегаты з'езда выбіраюць у ганаровы прэзідыум бліжэйшых саратнікаў вялікага Сталіна, членаў Палітбюро, а таксама таварышаў Дзімітравы, Тэльмана і Хозе Дыяса.

Новай магутнай хваляй энтузіязма і захалпення, пры бурнай авашыі, прымаецца прапанова аб выбарні таварыша Сталіна ганаровым старшынём XVII з'езда КП(б)Б.

Пасля выбараў ганаровага прэзідыума з'езд выбірае мандатную камісію ў складзе 13 чалавек і сакратарыят у складзе 11 чалавек.

З'езд заперэдзіў наступную павестку дня: справядзачна ЦК КП(б)Б, справядзачна рэвізійнай камісіі, выбары ЦК і рэвізійнай камісіі.

Пасля зааверждвання павесткі дня і рэгламента са справядзачным дакладам аб рабоце ЦК выступіў выканавы абавязкі першага сакратара ЦК КП(б)Б тав. Волкаў.

У першай частцы справядзачна тав. Волкаў падрабозна спыніўся на рабоце, праведзенай КП(б)Б па выкрыццю і разгрому траіцкіска-бухарынскіх і нацыянал-фашысцкіх шпіёнаў, аб рабоце па вылучэнню маладых большэвіцкіх кадраў і на пытаннях арганізацыйна-партыйнай работы. Працяг даклада тав. Волкава перанесен на сёнешняе пасяджэнне з'езда.

## УСТУПНАЯ ПРАМОВА ВЫКОНВАЮЧАГА АБАВЯЗКІ ПЕРШАГА САКРАТАРА ЦК КП(б)Б ТАВ. А. А. ВОЛКАВА

Таварышы, сёння мы адкрываем XVII з'езд Комуністычнай партыі большэвікоў Беларусі, на якім нам прадстаіць з вамі падвесці вынікі работы большэвікоў Савецкай Беларусі за іраішоўны справядзачны год і наменш чарговыя задачы дадальшай работы.

Таварышы, іраішоўны год за час з XVI з'езда Комуністычнай партыі большэвікоў Беларусі быў годам, поўным буйнейшых падзей у палітычным жыцці нашай партыі і краіны, быў годам велізарнейшых перамог на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва, быў годам разгрому і выкарчавання ворагаў народа, японска-германскіх, траіцкіска-бухарынскіх агентаў фашызма.

Гэта нам забяспечыла выкананне гістарычных рашэнняў лютаска-саквінскага Пленума, гістарычных указанняў нашага вялікага правядыра і настаўніка, друга беларускага народа — таварыша Сталіна. (Бурныя апладысменты, пераходзячыя ў авашыі. Воклічы — «ура вялікаму Сталіну — ура!»).

Таварышы, ўказанні таварыша Сталіна мабілізавалі ўсю партыю на разгром і выкарчаванне ворагаў і на ліквідацыю іячэ кавары і беспартыйнасці — у радах нашай партыі.

Народы нашай вялікай краіны ў лістападзе месціцы іраішоўнага 1937 года авашкавалі вялікае святла—20-годдзе Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, адначалі 20-гадовы шлях нашай барацьбы і перамог. За гэтыя 20 год наша партыя і краіна атрымалі найвялікшы перамогі ў будаўніцтве сацыялізма ў нашай краіне, выдатна выражаныя ў вялікім гістарычным дакуменце — Сталінскай Канстытуцыі СССР.

Іячэ прыкладом росту магутнасці і моцнасці нашага савецкага ладу з'яўляюцца найвялікшыя дасягненні нашай Савецкай Беларусі, іячэ за год сацыялістычнай улады, дзякуючы іячэліхнаму правядзенню ленынска-сталінскай нацыянальнай палітыкі, ператварылася ў квітнечую краіну з магутнай індустрыяй, у краіну буйнай сельскай гаспадаркі, дзе квітнече культура — нацыянальна па форме і сацыялістычна па зместу.

На аснове правядзення ў жыцці Сталінскай Канстытуцыі Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік — наша партыя Леніна—Сталіна і краіна ажыццявілі паравот у палітычным жыцці краіны.

Выдатныя падзеі у жыцці народаў Савецкага Саюза былі выбары ў Вярхоўны Совет СССР на аснове Сталінскай Канстытуцыі, на аснове ўсеагульнага, прамога, роўнага выбарчага права грамадзян пры тайным галасаванні. Гэтыя гістарычныя выбары, таварышы, паказалі працоўным усяго свету іячэ чынае ў гісторыі маральна-палітычнае адзінства савецкага народа, яго несакрушальную магутнасць і бязую агуртаванасць вакол нашай партыі, вакол савецкага ўрада, вакол таварыша Сталіна. (Бурныя, праяжныя апладысменты).

Таварышы, перамога нашай партыі ў выбарах на аснове сталінскага блока комуністаў і беспартыйных паказала, іячэ любоўю каварысця наша большэвіцкая партыя ў вялікага савецкага народа, іячэ мацны саюз нашай партыі з найбурейшымі масамі працоўных, іячэ велізарную сілу ў нашай краіне мае блок комуністаў і беспартыйных. (Апладысменты).

У нашай краіне, таварышы, залучыліся ў адно цэлае — па выражэнню таварыша Молатава — дзве вялікія пераможныя сілы — народ і комунізм. (Апладысменты).

Таварышы, вялікая сіла нашай дзяржавы, іячэ магутнасць — несакрушальны. Наш поўны сацыялістычны лад, не гледзячы на зверскае супраціўленне ворагаў нашай вялікай радзімы, іячэ ўсё з большымі перамогамі да комунізма.

Іраішоўны 1937 год быў годам упартай барацьбы нашай партыі, кожнай іячэ арганізацыі за выкананне рашэнняў лютаска-саквінскага Пленума Цэнтральнага Камітэта Усеагульнай комуністычнай партыі (большэвікоў) і ўказанняў таварыша Сталіна, аборончых ім на Пленуме ў дачыненне — «Аб неаходах партыйнай работы і морах ліквідацыі траіцкіска і іных двуруніжжаў».

Выкананне рашэнняў лютаска-саквінскага Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанняў таварыша Сталіна з'явілася адной з асноўных і буйнейшых перамог нашай партыі. Асіняя гібды алейных ворагаў народа — траіцкіска-бухарынскіх і нацыянал-фашысцкіх бандытаў — разгромлены. А колькі надзей на гэтую прэзэрваную банду з вялікай дарогі ўсталалі фашысцкія замежныя рэваліды, іячэ многа разлікаў было ў гэтых фашысцкіх панюў у правядзенні

партыйнай работы ўнутры нашай краіны для таго, каб аслабіць іячэ на вышадзе уаборнага наладу і паставіць у цяжкае становішча ў часе ваіны.

Паны фашысты і на гэты раз пралічыліся. Іячэ ў саўбоды, — іячэ стаяча біта. Наша слаўная савецкая рэваліды, на чале з любімым сталінінам—Нікаллем Іванавічам Ежовым (бурныя апладысменты), пры дапамозе ўсяго савецкага народа,—разбурыла каварныя замыслы фашыстаў, злібіла авашкаваючы зараз гэту прэзэрваную банду.

Апошні працес над траіцкіска-бухарынскай бандай паказаў, іячэ страшную здраўніцкую работу іячэ гэтыя гадзі, іячэ іячэ выкрываліся і мааскрываліся. Таму іячэ іячэ ўроў праішоўнага года заклячаецца ў тым, што наша партыя, кожны комуніст, кожны партыйны і непартыйны большэвік зразумелі, іячэ небяспеку стварэе бескалопнасць, заліпшыя даверлінасць, іячэ дорага каштуе іячэ нашай краіне.

Таварышы, вучыць нас, што «цяпер вузлавым пытаннем для нас з'яўляецца не ліквідацыя тэхнічнай адсталасці нашых кадраў, бо іячэ ў асноўным ужо ліквідавана, а ліквідацыя палітычнай бескалопнасці і палітычнай даверлінасці па школьнікаў, вышадкова атрымаўшы партыйны білет. Так таварыш таварыш Сталін год таму назад, так іячэ вучыў і вучыць нашу партыю.

Гэтымі днямі, адкрываючы ленынградскую гаральскую партыйную канферэнцыю, сакратар ЦК нашай партыі тав. Жданаў сказаў:

«Уроў гэтага года заклячаецца ў тым, што мы больш чым калі-б там ні былі зразумелі небяспеку бескалопнасці, заліпшыя даверлінасці ў нашых радах, зразумелі, чаго каштуе нам гэта. І ў справе павышэння нашай пільнасці, мабілізацыі партыі і народа на барацьбу, на ліквідацыю траіцкіска-бухарынскіх і іных шпіёнаў, агентаў замежных контрразведкаў, у гэтай справе, іячэ ва ўсіх справах нашай партыі, рашаючая роля належыць ворацці, мудрасці нашага правядыра і настаўніка таварыша Сталіна.

(Усе ўстаюць, бурныя, доўга незмаўнаючы апладысменты).

Таварышы, асабліва сур'ёзны ўроў у іраішоўным годзе атрымала Комуністычная партыя большэвікоў Беларусі ў разгроме фашысцкай агентуры, прабураўшы ў нашу партыю і да кіраўніцтва ЦК, гаспадарчым і савецкім арганізацыям. Гэтыя прэзэрваныя нацыянал-фашысты, прадажныя псы фашысцкіх разведкаў, алейшыя ворагі беларускага народа сваёй школьніцкай, падрыўной дзейнасцю нанеслі не малую шкоду беларускаму народу. Іячэ рабілі ўсё для таго, каб падарвалі магутнасць нашай савецкай рэспублікі, іячэ бязвога фарпоста на заходняй граніцы, іячэ рабілі ўсё, каб адарвалі нашу савецкую рэспубліку ад вялікай самі народы Савецкага Саюза і аддаць беларускі народ у лапы крывавага фашызма.

Цяпер гэтыя бандыты выкрыты і знішчаны, і гэтым мы перш за ўсё абавязаны Цэнтральному Камітэту Усеагульнай комуністычнай партыі большэвікоў, нашаму правядыру і настаўніку, другу беларускага народа таварышу Сталіну. (Усе ўстаюць, бурныя доўга незмаўнаючы апладысменты).

Таварышы Сталін іячэ іячэ пільнасцю і прэзэрванасцю аберагае нашу партыю, народы нашай краіны ад усіх ворагаў, іячэ пасячэюць на мірнае жыццё нашай краіны, ад іячэ каварных замыслаў.

Нямала шпіёнаў, дзверсантаў, прэзэрваных адрыўных радзімы выкрылі большэвікі Беларусі за гэты іраішоўны.

(ПРАЦЯГ НА 3-й СТАР.).

## КІРУЮЧЫЯ ОРГАНЫ XVII З'ЕЗДА КП(б)Б

### СКЛАД ПРЭЗІДЫУМА XVII З'ЕЗДА КП(б)Б

- |                   |                 |                  |
|-------------------|-----------------|------------------|
| Волкаў А. А.      | Кавалькоў І. Д. | Горы Н. В.       |
| Мехліс Л. З.      | Маркін Д. Ф.    | Навалёў П. Е.    |
| Левіцкі А. М.     | Кавалькоў А. Ф. | Матвееў А. П.    |
| Манараў І. Н.     | Ананьёў А. А.   | Савіцкі П. П.    |
| Новін С. Я.       | Уралава Е. І.   | Лісоўскі М. Н.   |
| Наседкін А. А.    | Матлахоў Д. А.  | Наталевіч Н. Я.  |
| Масленнікаў І. І. | Шыбалюк В. Г.   | Рапінін М. Я.    |
| Клімовіч А. В.    | Петроў М. П.    | Гаўрылаў         |
| Цветкоў А. Ф.     | Кавалькоў М. П. | Пігурноў А. П.   |
| Курган І. М.      | Голікаў Ф. І.   | Остроўская М. М. |
| Герман М. Е.      | Валчюк Е. Н.    | Субоцін Т. Ф.    |
| Пастухоў Ф. І.    | Раманенка С. М. |                  |

### СКЛАД МАНДАТНАЙ КАМІСІІ XVII З'ЕЗДА КП(б)Б

- |                |                 |                |
|----------------|-----------------|----------------|
| Гусоў Д. С.    | Бялякоў С. М.   | Васільеў Г. А. |
| Байцоў Ф. С.   | Бялінскі В. П.  | Васільеў І. В. |
| Новіцкаў Я. Ф. | Небышынец Н. Е. | Седых В. Я.    |
| Снегаў Ф. П.   | Казачонак       | Кінушэва Т. І. |
| Ігаў С. С.     |                 |                |

### САКРАТАРЫЯТ XVII З'ЕЗДА КП(б)Б

- |               |                |                  |
|---------------|----------------|------------------|
| Смоляр В. П.  | Новікава Ф. А. | Бандаренка Г. П. |
| Кулагін М. В. | Белдін В. В.   | Офенгейм І. М.   |
| Будзько Я. К. | Малін В. Н.    | Нікіфарава М. Ф. |
| Брыкаў А. Д.  | Грак Н. Г.     |                  |

# ПЕРШЫ КАНДЫДАТ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА

## АБ СТАЛІНЕ МУДРЫМ І РОДНЫМ ТВАРЭЦ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ КАНСТЫТУЦЫІ

Для таго, каб заваяваць гэтую Канстытуцыю, мы павінны былі, і зрэшце, мець на чале ўсёй нашай справы таго, хто заўсёды на пасту, хто заўсёды на сваім капітанскім месцы, у каго ў руках верны кампас, хто ўмеў згуртаваць вакол сябе большавіама ўсіх працоўных, чыя імя пераарыўна злучана з перамогамі сацыялізма. Адным словам, мы маем Сталіневу Канстытуцыю таму, што нашу партыю і ўсіх працоўных Саюза вядзе наперад тварэц сацыялістычнай Канстытуцыі таварыш Сталін! (З прамой таварыша В. М. Молатава на перадыбарчым сходзе Молатаўскай выбарчай акругі 8 снежня 1937 года).

### ВЯЛІКІ МАШЫНІСТ ЛАКАМАТЫВА РЭВОЛЮЦЫІ

Марко пісаў ў «Класавай барацьбе ў Францыі», што рэвалюцыя—гэта лакаматыў гісторыі. Па графіку Маркса лакаматыў гісторыі паставілі на рэйкі і павялі наперад Ленін і Сталін. Воратні рэвалюцыі праарыўна нашаму лакаматыву аварыі, пахвалі дзікым профілем пуді, крутымі спускамі і труднымі пад'ёмамі. Але мы адомелі правесці лакаматыў рэвалюцыі праз усе павароты і зрывы таму, што ў нас былі вялікі машыністы, умеўшыя весці лакаматыў гісторыі. Мы перамаглі таму, што ў спаранай брыгадзе нашага лакаматыва машыністамі былі вядзікі Ленін і Сталін.

Машыніст рэвалюцыі ўважліва сачыў за тым, каб на шляху не было перакосаў управа і ўлева. Ён вядзіў глыбыя шпалы і нягодныя рэйкі—правых і левых апаручыстаў і працістаў, вываляў пуды ад усіх пераград, выпраўляў земляное палатно, ладзілаваў балансныя маршкі. Машыніст вялікага лакаматыва павёў наш лакаматыў без аварыі і зрыванняў да стэпнай назначэння, да пабудовы сацыялізма ў нашай краіне.

Вялікая бяда чыгуначнікаў—разрывы паяздоў. Яны бываюць ад няўмелага кіравання, ад дрэннага тармажэння, ад няправільнага спуску, асабліва на паваротах, на зрывках. Наш вялікі машыніст—Сталін умеў весці паязд без штуршкоў і разрываў, без высканання вагонаў, спакойна, упэўнена праводзячы яго на зрывках, на паваротах.

Машыніст сацыялістычнага будаўніцтва—Сталін пярэда вывучыў і вельмі добра ведае, не ў прыклад многім нашым машыністам, цягавыя разлікі сваёй перамажонага лакаматыва, ведае сілы супраціўлення ад «штуршкоў на стыках», сілы супраціўлення «паветранага асярджэння». Ён удакладняў і развіваў гэтыя разлікі, даныя Марксам, Энгельсам і Леніным, і не дапускаў разрываў паязда, забяспечваючы сапраўдную моцную сылку «вагонаў» рознай канструкцыі, рознай грузпаздэмнасці, «вагонаў» пролетарскага гонара і савецкай вёскі. Тым самым ён забяспечыў непарушны саюз рабочага класа і працоўнага сялянства.

Наш машыніст правільна набіраў і набірае скорасць, разгон, каб узаяць трудныя пад'ёмы.

Машыніст лакаматыва рэвалюцыі Сталін умеў моцна згуртаваць сваю брыгаду, вываляць яе ад дрэнных, нядабрых, нягодных работнікаў, уважліва сачыць і ўлічвае малейшую небяспеку, умеў чула прыслуховацца, не ў прыклад многім нашым машыністам, да сігналаў кандуктарскай брыгады. Ён умеў вышочыць і згуртаваць кадры. Сіла нашага руху ў згуртаванні нашай перадавой брыгады, ў згуртаванні ланіцкай партыі і яе сталінскага Цэнтральнага Камітэта, які вядзе краіну ад перамогі да перамогі. Поезд рэвалюцыі ідзе чотка і упэўнена, пярэда выконваючы расклад. Рэзультаты выкавання пярэдага раскладу першай і другой пайцоў ад віду ў росце нашай індустрыі, у вёсцы, у калгасках і саўгасках, па гіганцкіх заводах прамысловасці, у магучым уабарэнні нашай слаўнай, магучай Чырвонай Арміі, у паліпшэнні матэрыяльна-бытавога становішча працоўных нашай радзімы, на спартыўных, у школах, у кожным кутку нашай краіны, дзе расвітае новае, светлае жыццё, дзе маюцца і палымаюцца новы чалавек, які пераможа на ўсім свеце.

(З прамой тав. Лазара Майсеевіча Кагановіча на прымёе работнікаў чыгуначнага транспарта ў Крэмілі 30 ліпеня 1935 г.).

### ВЯЛІКІ ГОНАР ВЫПАЎ НА НАШУ ДОЛЮ

Радасці нашай не было граніц, калі мы атрымалі паваданне, што вялікі Сталін—наш любімы правадар і настаўнік даў згоду балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па нашай Прамысловай выбарчай акрузе. Нама большага шчасця, большага гонару чым аядаць свай годзе за гоня чалавечна, вялікага правадара народаў, любімага бацьку і друга ўсіх працоўных Іосіфа Вісарыявіча Сталіна.

Мы будзем галасавать за таго, хто разам з Леніным правёў нашу партыю і ўвесь вялікі савецкі народ праз вялікі класавы бітвы ў рэвалюцыі 1917 года, праз бурні і няўгоды грамадзянскай вайны. Мы будзем галасавать за таго, хто правёў нашу краіну праз жорсткія баі з рэшткамі буржуазіі і кулацтвам у годзі карэнай перабудовы і рэканструкцыі ўсёй народнай гаспадаркі. Мы будзем галасавать за таго, хто разарваў усе і ўсіх ворагаў народа—траціцкіх-бухарынскіх і нацыянал-фашысцкіх шпіёнаў, дыверсантаў і абыякаў і прычыў наву вялікую раўнаўвагу да радаснага жыцця.

Ніколі не забудзе беларускі народ выключную ролу таварыша Сталіна ў вывадзілі беларускай зямлі ад немечых і польскіх інтэрвентаў, у стварэнні беларускай дзяржаўнасці.

Вывучаючы на перадыбарчарай нарадзе выбарчыкаў Сталінскай выбарчай акругі горада Масквы, таварыш Сталін таварыш, што дэпутат Вярхоўнага Савета павінен быць чакім, якім быў вялікі Ленін. Імяна такім з'яўляецца наш калібр і дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР таварыш Сталін. Таварыш Сталін таксама моцна любіць свой народ, як любіў яго Ленін, таксама бялітасны да ворагаў і басотрашны ў барацьбе, якім быў Ленін.

26 чэрвеня, у дзень вялікай урачыстасці беларускага народа, мы з асаблівай радасцю і гонарам пойдзем на выбарчы ўчастак, бо мы будзем галасавать за арганізатара і правадара нашай партыі, за тварна самай дэмакратычнай Канстытуцыі ў свеце, за нашага любімага бацьку, друга і настаўніка Іосіфа Вісарыявіча Сталіна.

Стыханаўцы і адміністрацыйна-тэхнічныя работнікі зямлі імя Вялікай Вялікай: П. К. ЖЫЛІНСКІ, Ш. Д. ВІШНЕЎ, Г. І. НЕСАЛУДСКІ, П. Ф. КАРБАНОВІЧ, П. І. ГЛУШІЦА, М. К. ЛІСОУСКІ, Б. І. СЕЛЯХОВСКІ.



## РУЛЯВЫ КРАІНЫ СОВЕТАУ

(Урыўкі з кнігі Анры Барбюса «Сталін»)

...Гісторыя яго жыцця—гэта безупыны рад перамог над безупыным радкам страшных цяжкасцей. Не было такога года, памылаючы з 1917, калі ён не зрабіў бы такіх дзеянняў, якія любіва праславілі б назавсёды. Гэта—жалежны чалавек. Прывічка дае нам яго вобраз: Сталін—стал. Ён неаб'ёмны і суровы, як сталь. Яго сіла—гэта яго непараўнальны адрава сене, шчырага яго пазнавання, адзідушнага ўнутранага сабракасці, страху да асянці, няўмольнага паслядоўнасці, бясотрыма, шчырдасці і сіла рашэнняў, нестайнаныя клопаты аб падборы людзей.

Пасля смерці чалавек жыць толькі на зямлі. Ленін жыць ўсёды, дзе ёсць рэвалюцыянеры. Але можна сказаць: ні ў кім так не ўвасоблены мыслі і слова Леніна, як у Сталіне. Сталін—гэта Ленін сёння.

Мы ўжо бачылі, што ў многім ён падобен на падавы-чайнага Владзіміра Ільіча: то-ж глыбокае веданне тэорыі, то-ж пачуццё рэалізацыі, та-ж пярэдачы.

...Калі ўгодна, можна сказаць, што Ленін,—галоўным тымам у сілу ўмоў,—быў больш агітатарам. Сталіну, які стаіць на чале больш развітай, больш умацаванай сістэмы кіраўніцтва, часцей прыходзіцца дзейнічаць праз партыю, праз арганізацыю. Сталін сёння—гэта не чалавек яскравых бурных імпульсаў. Мяс і імпульс, ён наогул ніколі не карыстаецца прыёмамі крывавай прасамунасці,—чым толькі і распалагаюць прабураўшыся да ўлады прыхадзішчы і прэўсяваючыя прапаведнікі. Аб гэтым варта памятаць гісторыкам, якія будучы даваць яму адрывы. Не гэтымі шляхамі стварыў і падтрымлівае Сталін сувязь з рабочымі, сялянамі і інтэлігенцыяй—з народам СССР, з рэвалюцыянерамі ўсяго свету, якія носяць сваю бацькаўшчыну ў сэрцах сваіх,—а іх многа—больш чым дзвесце мільянаў.

...Сталін напісаў нямала кніг, і кніг выдатных. Многія з іх а'яўляюцца ў марксісцкай літаратуры класічнымі. Але калі яго спыталі, хто ён такі, ён адказаў: «Я толькі вучыў Леніна і мая мэта—быць дастойным яго вучнем».

Калі нялёгка зразумець гэтых людзей адрава, то прычына тут не ў складанасці іх, а ў іх прастаце. Бачыш яно, што гэтага чалавек штурхае ўперад, падтрымлівае ў цяжкасцях не асабіста ганарліваецца, не суд патомкаў, а нешта іншае. Гэта—вера. У вялікай краіне, дзе вучоныя пачынаюць ужо сапраўды ўваскрэсаць мёртвых, дзе яны зрываюць труты ратуцкіх жывых, дзе вычэваюць ачывішчы, дзе вялікай бурай раззлажылі ядвіты дым рэлігіі,—у гэтай краіне пера расце з зямлі, як растуць хлеб і яно. Вера па ўвнутраную справядлівасць логікі, так глыбока выказана Леніным, калі з ім загаварылі аб поштым замаку, скараціўшым яго жыццё, і ён адказаў: «Што рабіць? Кожны дзе іншае, як умее».

Калі Сталін верыць у масы, то і масы вераць у яго. У новай Расіі—сапраўдны культ Сталіна, але гэты культ аснова на давер'і і бярэ свае вытокі ў нізках. Чалавек, чый профіль з'яўражае на чырвоных плакатах—побач з Карлам Марксам і Леніным,—гэта чалавек, які клопатіцца аб усім і аб усіх, які стварыў тое, што ёсць, і стварае тое, што будзе, ён выраставаў. Ён вырастае.

...Калі праходзіць ноччу па Краснай плошчы, ле абшырае панарама былым раздзяўленіца: тое, што ёсць цяпер—раўнае ўсёх лепшых людзей вярхоўнага шара,—і тое архаічнае, што было да 1917 года і з'явіцца, што той, хто ляжыць у маўзалеі пасярод пустынянай нагой плошчы, астаўся адрыв адзіным у свеце, хто не спіць; ён бодротуе над усім, што прасіравацца вакол яго,—над гарадамі, над вёскамі. Ён—сапраўдны правадар, чалавек, аб якім рабочыя гаварылі, усміхаючыся ад радасці, што ён ім і таварыш, і настаўнік ашчэна-сва; ён бацька і старэйшы брат, сапраўдны схіляўшыся над усім. Ён не ведаў яго, а ён ведаў вас, ён думаў аб вас. Хто-б вы ні былі, вы адчуваеце патрэбу ў гэтым другу. І хто-б вы ні былі, лепшае ў вашым лёсе знаходзіцца ў руках таго другога чалавек, які таксама бодротуе за ўсіх і прадуе,—чалавек з галавою вучонага, з тварам рабочага, у адзенні простага салдата.

### НЕЗАБУНАЯ СУСТРЭЧА

У жыцці вышэйшай школы ў гэтым годзе адбылася велізарная вяснасці падзея. У маі ў Маскве адбылася першая Усеагульная нарада работнікаў вышэйшай школы. Мне асабіста, як дэпутату Вярхоўнага Савета СССР, прыходзілася раней быць на сустрэчах з кіраўнікамі партыі і ўрада, з таварышам Сталіным. Але і на гэты раз я чакаў моманту сустрэчы з вялікім Сталіным з асаблівым пачуццём радасці.

Прымё у Крэмілі праходзіў у выключна таварыскай абстаноўцы. Тут была яшчэ раз прадэманстравана бізмежная адданасць людзей навуці справе Леніна—Сталіна, напому вялікаму і любімому правадару таварышу Сталіну, прадэманстравана маральна-палітычнае адданства ўсяго савецкага народа.

Цяжка, проста немачыма апісаць пачуццё, ахапіўшае ўсіх нас у той момант, калі слова ўзяў вялікі Сталін.

Глыбока запалі ў нашы сэрцы словы таварыша Сталіна. «За працітанне навуці, той навуці, якая не адгараджаецца ад народа, не трывае сабе ўдалі ад народа, а гатова служыць народу, гатова перадаць народу ўсе заваяваны навуці, якая абслугоўвае народ не па прымусу, а добраахвотна, з ахвотай».

Да лікавання работнікаў навуці ардаанонай Беларусі далася яшчэ адна вялікая радасць: вялікі Сталін, яго бліжэйшы саратнікі таварышы Молатаў, Кагановіч, Варашчыў, Калінін, Іжданаў, Ежов, Мікаіл Андрэеў далі сваю згоду балатыравацца ў Вярхоўны Совет БССР.

У гісторыі дзень—26 чэрвеня—усе работнікі навуці разам з рабочымі, калгаснікамі, байцамі, камандзірамі і палітработнікамі нашай долбеснай Чырвонай Арміі, з хатнімі гаспадынямі, служачымі, высока ўзровень сляд Сталінскай Канстытуцыі, пойдучы да выбарчых урнаў і аддадуць свае галасы за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных, будучы галасавать за Вялікага Сталіна, за сталінскі Цэнтральны Камітэт, за генеральную лінію партыі Леніна—Сталіна.

Грыгорый Янэвіч БЕЛКІН, прафесар еіцэбнега ветазаінстытута, дэпутат Вярхоўнага Савета СССР.

## НАМ ШЧАСЦЕ ДАЎ ВЯЛІКІ СТАЛІН

Няма такога кутка ў неабсяжнай нашай радзіме, няма такога завода, фабрыкі і калгаса, дзе-б не вылучылі першым кандыдатам у дэпутаты сацыялістычнага парламента таварыша Сталіна. Мы, выбарчыкі Прамысловай выбарчай акругі, асабліва шчаслівыя,—мы будзем галасавать за вялікага, любімага роднага Сталіна. Разам з намі гэтую радасць, гэтую ўрачыстасць перажывае ўвесь беларускі народ.

У нашай сімі 9 выбарчыкаў. Усе мы ганарымся высокім званнем грамадзянін вялікай краіны Советаў. Пярэда з нас прадуць на розных прафесійных і на ўстановах г. Менска. Толькі пры савецкай уладзе, дзякуючы бацькоўскім клопатам аб беларускім народе нашага вялікага друга—любімага Іосіфа Вісарыявіча Сталіна, мы дажылі да радаснага жыцця.

Вось бацьку напому, які разам з намі піша гэтыя шчырыя, ужо 65 год. Ён добра памятае часы прыгнёт і эксплуатацыі пры царскім самалдыржаўі. 21 год ён прапрацаваў на транспарце і ўвесь час баўчыў, каб гаспадары не выкінулі яго на вуліцу.

А зараз усе мы зусім упэўнены ў

заўтрашнім дні. Аб нас клопатіцца партыя большавікоў і родны Сталін. Ён даў народу вялікія правы і яны запісаны і замацаваны ў Сталінскай Канстытуцыі. У нашай пудоўнай краіне працоўнаму далены ўсе магчымыя для росту. Хочаш быць лётчыкам, інжынерам, урачом, шоферам—усё гэта дасягальна. У нашай сімі кожны па сваёму жаданню і ахвотне выбірае сабе спецыяльнасць. Есць у нас тэхнік-будавнік, эканаміст, аграрны, токар, слесар, работніца кандыдзёрскай фабрыкі і інш. У нас ёсць поўная магчымасць вучыцца далей і павышаць сваю кваліфікацыю.

Зусім іншы лёс многасемейных і капіталістычных краінах. Там рэзка можа сустрэць такую сімі, дзе прапала да-б па некалькі чалавек. Голад, жабрата, беспраснае там вечныя спадарожнікі работнай сімі. Так было-б і з намі, так было-б.

Але Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыя змяла ўсё старое. Пад кіраўніцтвам таварышу Леніна і Сталіна работчы клас скінуў царскае самалдыржаўе, вычысціў усю гніль з нашай краіны і пабудоваў новы вялікі будынак сацыялізма. Гэты будынак нікому не ўдасца разбурыць, бо намі кіруе геніяльны рулівы сацыялізма таварыш Сталін.

Набліжаецца вялікае свята—26 чэрвеня. Усе мы рыхтуем да гэтага гістарычнага дня. Да нас дамоў кожны піць дзён прыходзіць агітатар. На зялёных гуртках прысутнічае ўся наша сімі. З велізарнай увагай мы слухаем яго расказы аб нашым любімым Іосіфу Вісарыявічу Сталіне.

Дарагі наш Сталін, жыўце многа, многа год. Пад Вашым вадзіцтвам упэўнена крочыць наперад уся наша краіна, увесь многамільённы савецкі народ.

26 чэрвеня дзевяць выбарчыкаў з нашай сімі прыдуць да выбарчых урнаў і з радасцю і любоўю аддадуць свае галасы за лепшага друга і бацьку, за вялікага правадара працоўных Іосіфа Вісарыявіча Сталіна.

Франц Нікалевіч РАХАНСКІ, Юзафа Сцяпануна РАХАНСКАЯ, Елена Янэвіч РАХАНСКАЯ, Станіслаў, Марыя, Сцяпан, Анастасія, Міхаіл, Вацлаў РАХАНСКІЯ.

## БАЦЬКА І ДРУГ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА

Гэтыя дні ўвядуць, як самыя радасныя, самыя светлыя старонкі ў гісторыі беларускага народа. Правадар усіх працоўных, арганізатар і стваральнік Беларускай Сацыялістычнай Рэспублікі таварыш Сталін і яго бліжэйшы саратнікі далі сваю згоду балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР!

Таварыш Сталін—лепшы друг, правадар і настаўнік народаў СССР. Мудрая нацыянальная палітыка, правядзшая большавіцкай партыі пад кіраўніцтвам вялікага Сталіна, забяспечыла стварэнне выдатнага суоз'я нацыянальнасцей, якое ярка асвятляе шлях усім працоўным і прыгнечаным народам капіталістычнага свету.

Беларусь, як дзяржава, як сацыялістычная рэспубліка ўзнікла толькі ў выніку перамогі Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Яе стваральнікам з'яўляюцца Ленін і Сталін. Яны далі беларускаму народу сацыялістычную дзяржаўнасць.

Наша партыя, Ленін і Сталін накіравалі ў Беларусь лепшых сваіх саратніках—Лазара Майсеевіча Кагановіча, Нікалая Іванавіча Ежова, Міхаіла Васільевіча Фрунае. Яны адмаглі велізарную ролу ў арганізацыі пад кіраўніцтвам Леніна і Сталіна камуністычнай партыі Беларусі. Палеская (Гомельская) арганізацыя большавікоў на чале з таварышам Кагановічам правяла велізарную работу па выкрывіццю зрадлікай ролі меншавікоў, будаўчыцаў, асяраў і валі нястомнаго барацьбу з імі. Дзякуючы таварышу Кагановічу ўдалося атрымаць ашалоны воеск, якія накіроўваліся ў Маскву і Ленінград для падаўлення ўзброенага паўстання ў кастрычніку 1917 года. Таварыш Ежов арганізоўваў, згуртаваў боль-

шыя сілы Заходняга фронту для разгрому беларускіх банд.

Штаб Заходняга фронту знаходзіўся тады ў Смаленску. Таварыш Сталін прыязджае ў Смаленск. З яго прыездам была неадкладна ліквідавана тая арганізацыяна беларускія, якая была на некаторых участках фронту. Змяняюцца камандуючыя фронтам, штаб умоваўна партыйнымі кадрамі Саюза Орджанікідзе атрымлівае заданне арганізаваць работу XVI арміі, якая была паслана на разгром беларускіх частей. Серго, як член Рэваенсавета XVI арміі бліскуча справіўся са сталінскім заданнем і неўзабаве долбесны чырвоныя частці, падтрыманыя партыйнымі атрадамі, пераходзяць у наступленне.

Таварыш Сталін з'явіўся арганізатарам разгрому беларускіх акупантаў у 1920 годзе і вызваліцелем беларускага народа ад ярма польскіх панюў.

Беларускія нацыянал-фашысты, якія знаходзіліся на службе ў польскай ахраты, марылі агнём і мячом знішчыць беларускую дзяржаўнасць і прыгнечаны народ яро польскіх панюў.

Па прамых дырэктывах польскага генеральнага штаба і польскай дэфэз-на-фашысцкай ворагі нашага народа арганізавалі для слаблення нашай краіны дыверсія-шкодніцкія групы. Яны падрыўны, разбураўную работу рабілі ў вёсках, выражалі целыя населеныя пункты, учынялі гвалты, грабілі працоўных, знішчалі пасевы на палі.

Вялікі Сталін—лепшы друг беларускага народа—па даручэнню Леніна

падрыхтоўвалі інтэрвенцыю супроць СССР з мэтай адрыва Беларусі ад СССР і ператварэння яе ў прыдварца фашысцкай Польшчы і калонію германскага фашызма. Але іх карты былі біты.

Пад непасрэдным кіраўніцтвам і пры актыўнай дапамозе ЦК ВКП(б) і асабіста таварыша Сталіна наша стварыла сацыялістычная разведка на чале з таварышам Ежовым прарабіла велізарную работу па выкрывіццю і выкароўванню ў БССР гнусных траціцкіх-бухарынскіх і буржуазна-нацыяналістычных шпіёнаў і дыверсантаў, па ачыстцы нашай свабодна-савецкай зямлі ад тройчых прэрэчных гадуў.

Вялікі правадар таварыш Сталін асаўды працягваў і працягне бацькоўскія клопаты аб беларускім народе, аб яго далейшым росквіце. Ён дапамог беларускаму народу абышоўшыся ворагаў і прысвоічы іх шкодніцкую дзейнасць. Настаючы СНК СССР і ЦК ВКП(б) ад 2 жніўня 1937 года

«Аб аказанні дапамогі калгаснаму сялянству і аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва і справе калгаснага ўпарадкавання» прасякута бацькоўскімі клопатамі аб патрэбах беларускага народа. У непрыгнечнай барацьбе з ворагамі, ачышчаючыся ад усіх лагуцкіх польскага фашызма і агентаў інных фашысцкіх ахратак, распе і влітце пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна Беларускай Сацыялістычнай Рэспубліка, як састаўная частка СССР, як магучы фарпост сацыялізма на заходніх граніцах Саюза.

І ва ўрачысты дзень 26 чэрвеня беларускі народ пойдзе да выбарчых урнаў і будзе аддадуць радуючыся і лікуючы галасаваль за свайго арганізатара і вызваліцеля вялікага Сталіна.

XVII З'езд КП(б)Б

УСТУПНАЯ ПРАМОВА тав. А. А. ВОЛКАВА

(П Р А Ц Я Г)

шы год. Няма та збрэбета на выкарчоў-

Вялікую работу прарада наша партыя

на ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў

Таму, таварышы, работнікам Белар-

Таварышы, праводзячы вялікую работу

Мы праявілі велізарнае вылучэнне

Гэтыя новыя кадры ўнеслі ў работу

Нам прадстаіць многа папрацаваць

Трэба пастаянна памятаць вялікае

Таварышы, XVII з'езд Комуністыч-

павінен праявіць пад сцягам большэ-

кай крытыкі і самакрытыкі. Мы паві-

Мы павіны правесці свой больш-

Гэтую найвялікшую горадзіць і рад-

Таварышы, Комуністычная партыя

Няхай жыве вялікая і пераможная

Няхай жыве вялікі сцяг Маркса —

Няхай жыве ленінска-сталінскі

Таварышы, выбрана і павінна з'яві-

Такім чынам, з'езд наш з'яўляецца

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

БОЛЬШ УВАГІ ГЛЫБІННЫМ РАЙПАРТАРГАЊІЗАЦЫЯМ

ПАРТЫЙНАЕ КІРАЊЊЦТВА КОМСАМОЛАМ

Камарынская партыйная арганіза-

Усе ўноў прынятыя таварышы за-

Большэвіцкі стыль работы паказва-

Гэтую работу яна праводзіць не ад-

Тое самае можна сказаць і аб пры-

З уноў прынятых у партыю 5 чала-

Што забяспечыла нам уцягненне

палітычна - гаспадарчых задач, што

Тры разы ў месяц рэгулярна пра-

Па правядзенню гэтай работы мы

Я сам — малады партыйны работ-

Цяга камуністаў да ведаў, да авал-

На XVII з'ездзе КП(б)Б пытанню

Камарыньскі раён з'яўляецца глы-

На XVII з'ездзе КП(б)Б пытанню

3. М. БЕЙНЕНСОН,

сакратар Камарынскага РК КП(б)Б.

Пытанне партыйнага кіраўніцтва ком-

Аднак, не ўсе партыйныя арганіза-

На партканферэнцыі Варашылаўскага

Нядаўна мы ўскрылі прарад усёй

Райком партыі ні разу не заслухаў

Лепшыя людзі нашай комсомольскай

Партыяныя арганізацыі ўсталявалі

Молатава — комсомолец тав. Карадзё,

Аднак, не ўсе партыйныя арганіза-

Трэба сказаць, што дастатковага

Хату адзначыць, што з боку ЦК

Аддзел школ і навукі ЦК КП(б)Б

Беларускі комсомол працуе на рубя-

Партыйнае кіраўніцтва комсомолцам

Л. Л. НОГАН,

ократар Варашылаўскага райко-

ма комсомола, дэлегат XVII з'езда

КП(б)Б.

ВЫКОНВАЮЦЬ РАШЭННІ ПАРТЫЙНАГА СХОДА

ГОРКІ. Да выбараў кіруючых партор-

Выконваючы рашэнні справядліва-

Тав. Самсонаў, комсомолец — сакра-

У ачытаваючы прыняты 13 чалавек,

НАЛІВАЙКА,

рэдактар райгазеты.

АСВЕТА І НАВУКА БССР ДА XVII З'ЕЗДА КП(б)Б

Перамога сацыялізму ў СССР, ня-

Беларусь — у мінулым беспраўна

Да Вялікай Кастрычніцкай сацыя-

у выніку перамогі Вялікай Кастрыч-

Ф. А. НОВІКАВА,

заг. аддзелам школ і навукі ЦК КП(б)Б.

поспехаў у будаўніцтве культуры,

У школах БССР зараз працуе больш

Шырока разгорнута народная асвета

руецца ўказанымі вялікага Леніна

Таму зраўнале, чаму ў нас растуць

Варожая работа, якую праводзілі

Цялы рад мэрарпрыемстваў прарада

маў — 45 чалавек (з іх 30 чалавек

Наркамветы, згодна рашэння ЦК

у выніку правядзенай атэстацыі

Варта асобна спыніцца на стане

Варта асобна спыніцца на стане

Немалых поспехаў дасягнула наша

Але задачы паліпашэння работы

Валкі клопаты партыі і ўрада

З кожным годам растуць выдаткі

Варта асобна спыніцца на стане

паліпашэнні якасці вучобы ў ВНУ

Стан навукі-даследчай работы ў

Неабходна хутчэй узяцца за стварен-

Варта асобна спыніцца на стане



Дэлегаты XVII з'езда большэвіцкай Беларускай і Маршальскай абласцей (злева направа) — першы рад: тт. М. І. Анохіч, М. Я. Роніскі, І. Ф. Цераху; другі рад: тт. В. В. Язвінскі, М. Ш. Фелера, І. Н. Карадзё, Е. А. Боднар, О. Л. Кагановіч, А. Я. Рудніч; трэці рад: тт. І. Х. Калінін, А. Я. Рудніч.

### ЗАЦЯГВАЮЦЬ ПАД'ЁМ ПАПАРАЎ

Ранні пад'ём папару — залог высокай ураджаальнасці. Разумеючы гэта, перадавыя калгасны Лёвянскага раёна на сёнешні дзень ужо закончылі пад'ём папару. Так калгасны Касцюцкага сельсавета закончылі пад'ём папару на плошчы 273 гектараў. Працуючы на ворыве, калгаснікі сістэматычна перавыконвалі нормы выпрацоўкі. Калгаснікі Іван Рэансон (калгас «Колас»), Аляксей Хадаршоў (калгас «Вольнае жыццё») і інш. пры норме ўзараць 0,50 гектара штодзённа ўзараць па 0,85.

Паспяхова закончылі пад'ём папару калгасны Вялікадзяржэўскага сельсавета. Зараз заканчваюць пад'ём папару і калгасны Бабінаўскага сельсавета.

Але такога становішча не ўсюды. Агульна па раёну план ворыва папару выкананы толькі на 20 процантаў. У калгасных Лёвянскага, Сутоцкага, Унаўскага, Добрымсленскага сельсаветаў да ворыва папару толькі прыступілі.

Некаторыя ж калгасы, як «Зянітчык» і калгас «Правда», Унаўскага сельсавета, яшчэ не прыступілі да ворыва папару. Цягавая сіла і інвентар гэтых калгасаў не падрыхтаваны да работы.

Трактарысты жаноцкай трактарнай брыгады № 4 Высачанскай МТС тт. В. Ангельцова і М. Воднева, працуючы


на ворыве папару, штодзённа перавыконваюць нормы выпрацоўкі ў паўтара-два разы.

Таксама добра працуе трактарная брыгада тав. Шапоці (Добрымсленская МТС). На 5 чэрвеня план пад'ёму папару брыгада выканала на 100 процантаў. Трактарысты другой брыгады гэтай МТС тт. Шапоці і Свістуню, працуючы на трактары ХТЗ, штодзённа перавыконваюць нормы. Таксама паспяхова закончана ворыва папару і ў брыгадзе тав. Зайцава (Лёвянская МТС).

На жаль, гэта поспехі работы толькі асобных трактарыстаў і асобных трактарных брыгад. У цэлым жа машына-трактарная станцыя раёна зацягваюць ворыва папару. Добрымсленская МТС (дырэктар тав. Бруеў) з плана ў 800 гектараў узараць толькі 460, Высачанская з плана ў 1800 гектараў узараць — 205. Також становішча і ў Лёвянскай МТС.

Галоўныя прычыны зацяжка ворыва папару — неарганізаванасць працы, адсутнасць жывога кіраўніцтва як з боку старшын калгасаў і дырэктараў МТС, так і з боку раёнага зямельнага аддзела.

Н. ШАПОЦ,  
К. МАТВІЕВІЧ.



Пераможцы міжнароднага конкурса піяністаў Іма Імаі ў Бруселі, Эміль Пасель і Якаў Саабофот.

### АРГАНІЗАВАЦЬ РАМОНТ УБОРАЧНЫХ МАШЫН

МАГІЛЕЎ. (БЕЛТА). Адбылася абласная нарада дырэктараў і старшых механікаў МТС па пытанню падрыхтоўкі да ўборачнай кампаніі. На нарадзе прысутнічала 80 чалавек.

З выступленняў удзельнікаў нарады высветлілася, што пераважна большасць машына-трактарных станцый вобласці яшчэ не распачалі падрыхтоўкі да ўборкі ўраджаю. Ні адна з 51 МТС не прыступіла да рамонта ўборачных машын і трактарнага парка. Чэрыкаўская МТС мае 4 камбайны, якія патрабуюць рамонта, але рамонт яшчэ не распачат, не падрыхтаваны запчасткі.

Дырэктар гэтай МТС склаў графік, згодна якога рамонт павінен быць закончаны толькі к першаму ліпеня — на многа пазней тэрміна, устаноўленага

Урадам. Кадры не рыхтуюцца. Тут на 4 камбайны ёсць усяго тры камбайнеры.

Не набылі запчасткі і не распачалі рамонт у Кіяманскай МТС, дзе трэба адрамантаваць 7 камбайнаў. У гэтай МТС толькі адзін камбайнер. Палоўнага становішча і ў Чырвонопольскай і Прапоўскай МТС. Не прыступілі МТС і да рамонта малатрактарнага.

На капітальнае будаўніцтва МТС Магілёўскай вобласці адрэчана 2 мілья рублёў. Але сродкі не скарыстоўваюцца, будаўніцтва агорнута.

Гэтыя і рад іншых фактаў сігналізуюць аб тым, што абласное зямельнае ўпраўленне ўпускае найбольш каштоўны час для падрыхтоўкі да ўборкі ўраджаю.

### КАСЬБА ПАЧАЛАСЯ

Лугас «Ведрыч» (Васілевічкі раён) выбарачным парадкам пачаў касцьбу сенажаці. Скошана 50 гектараў.

Травасці на сенажаці лоўры, асабліва палешчанская трава пасля праўшых у канцы мая дажджоў.

На сенажацях лугасаў рэспублікі сёлета будуць працаваць 87 трактарных касілак, 46 конных і 53 трактарных касілак.

Упершыню сёлета будуць працаваць 4 шырокахватныя трактарныя касілак (эксперыментальныя).

Трактарысты соўгасаў рыхтуюцца дабіцца на касьбе высокай якасць, заключаючы між сабой сацыялістычныя дагаворы на тое, каб закончыць першы ўкос да дня выбараў у Вярхоўны Совет БССР — 26 чэрвеня. (БЕЛТА).

### БУДАЎНІЦТВА ЯСЛЯЎ, МАЛОЧНЫХ КУХАНЬ, ДАМОЎ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ КУЛЬТУРЫ

Гарады і сёлы БССР узабагаджаюцца новымі радзімімі дамамі, яслямі, кінатэатрамі, школамі і іншымі культурна-бытавымі ўстановамі. У Менску, Магілеве і Барыску заканчана будаўніцтва новых ясляў. Кожны з іх умяшчае па 80 ложкаў. У менскіх яслях для дзяцей створаны ўсе выгоды — спальні абсталяваны нікелявымі ложкамі, ёсць пакой гуляльняў, добрая сталова. Мабля зроблена па спецыяльнаму заказу. У Маазы адкрыліся радзімыя дом на 15 ложкаў, у Калінінкі, Вагомі і Астрэпінскім гарадках адкрыліся сельскія радзімыя дамы. У Менску гэтымі днямі ўводзіцца ў эксплуатацыю надбудова трэцяга паверха першага радзімага дома, што павялічвае лік ложкаў з 50 да 100. Новыя малочныя кухні адкрыты ў Асіпавічах.

На працягу бліжэйшых 2—3 месяцаў гарады і раённыя цэнтры рэспублікі прынямаюць 10 новых дзіцячых садоў на 750 месц. Студэнты педагагічных навуковых устаноў Віцебска, Барысва, Лепеля і Оршы ўвесці ў новай інтэрнацыя, для якіх пабудаваны 3—4 павярховыя будынкі.

У Чэрыку будуюцца раёны Дом сацыялістычнай культуры. У ім будуць — глядзельная зала на 490 месц і 7 пакояў для работы гуртоў мастацкай самадзейнасці. У Капаруўскім сельсавеце, Рэчыцкага раёна, закончана пабудова новага калгаснага клуба на 300 месц. Новы клуб будуюцца і ў калгасе «Чырвоны шлях», Аршанскага раёна.

### ЛАГЕРНЫЯ БУДНІ

— Спалыне. У вашым распарадкі ўсёго 35 мінут. Начальнік разезда Ёўстаф'еў каротка паўтараў загад Прам-муніт з конкіні білету ўказалі ў разведку. Некалькі кілометраў шляху да рубяжы, аявітага «спраўніка», ішлі па рубяжы, якую вядуць пераважна неглыбокай канавы. Некалькі групы кустоў былі драным укрывам і таму разведчыкам прыходзілася скакаць па дну канавы і скакаць ад укрыва да ўкрыва. Зладзіў кусты сінёй лес. Шлях аглядаўся на баках, па аднаму разведчыкі прабіраюцца наперад. Восі і лес. За ім на вышатах размяшчаліся пазіцыі «спраўніка». За кустамі, на самай ускраіне лесу разведчыкі паклалі коней і пачалі наіраўнем выяўляць агнявыя пункты.

Удалося ўстанавіць, па-першае, наўвасць «спраўніка», і, па-другое, яго агнявыя пункты на ірэднім краі. Роўна праз 35 мінут конкіні, не аўважыўшы аховы «спраўніка», вырваліся з дакладным дапаўненнем.

На гэтым-жа вучні Ёўстаф'еў і конкіні яго аддзялення Сталароў і Забарыну была даручана яшчэ адна заданне па разведцы — устанавіць ці ёсць «спраўнік» на вышатах, з біразовым таем на вяршыні. Непрыкметным постукаў да высветлі не было. Ёўстаф'еў таму паветры вясёлым хітраваў. Як-бы нічога не бачыўся, разведчыкі накіраваліся да вышатаў. У некалькіх дзесятках метраў ад таго Ёўстаф'еў раптам сінніў каня і падаў сінгал «стой». А потым, быццам аўважыўшы шпосці, навірнуў каня і на поўным скаку пачаў адыходзіць назад. За ім скакалі іншыя разведчыкі. Уздагон грмынула некалькі страляў. Хітраваў удалася. Не рагаўшы зямсці разведчыкаў, засада «спраўніка» неапырожнымі стралямі выдала сябе.

Камандзір аддзялення Ёўстаф'еў аўважыўшы лічыцца адным з самых майстэрскіх разведчыкаў часці. Ноччу і днём, у ясную пагоду і ў наваліну ір аднолькава умела арганізоўвае разведку. Ваіны яго аддзялення — выдатныя конкіні. Яны ліха рубяць нягледзячы на скак, стаячы ў сілце. Калі трэба замаскавацца, яны з-ходу кідаюць на зямлю коўры. Хітраваў уфэкай, добра разлічаным і смелым маневрам Ёўстаф'еў і яго разведчыкі аўважылі адыдуць каштоўныя весткі аб «спраўніку».

### НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

Усходні фронт.

Згодна паведамлення іспанскага міністэра абароны, у сектары Сорты (на поўнач ад Трэма) міжэжніцкія вайскі чатыры беспаспяхова вылазілі супроць рэспубліканскіх павійні (у раёне Пандрас дэ Ало). У канцы дня міжэжніцкія вайскі зробілі тую вылікую атаку, але былі рассяяны і адступілі на свае лініі са значнымі стратамі.

Атакі міжэжніцкаў ў сектары Пуэбла дэ Вальвердэ (на паўднёвым ўсход ад Тэруэль) былі поўнацю адбіты рэспубліканскімі вайскамі. На ўсход, у сектары Вільярмоса, міжэжніцкі наступалі пры падтрыманні авіяцыі і танкаў. Рэспубліканцы былі вымушаны пакінуць пазіцыі на вышых Пена-голас і Санауа.

### ДЗЕЯННІ АВІАЦЫІ

На працягу апошніх сутак рэспубліканская авіяцыя інтэнсіўна бамбардыравала і абстрэльвала з кулямётнаў пераважна ліній і тылавыя распарадкі вайск міжэжніцкаў на фронце Леванта. Над горамаў ў раёне паміж Каэстельнам і дзійнай фронце 41 знішчальны самалёт рэспубліканцаў уступіў ў паветраны бой супроць 8 вільіх фашысцкіх бамбардыроўшчыкаў, якія суправалкавалі 45 італьянскіх самалётнаў маркі «Фіат». У паветраным боі рэспубліканскія лётчыкі збілі 7 «Фіатаў» і адзін бамбардыроўшчык; усе яны ўпалі на тэрыторыі рэспубліканцаў. Адзін з фашысцкіх пілотаў выражаваўся на парашуте. Апрача таго, фашысты згубілі яшчэ 2 «Фіата» якія аутыкнуліся ў паветры і ўпалі на тэрыторыі міжэжніцкаў. Рэспубліканцы згубілі ў боі тры самалёты, пільоты якіх выражаваўся.

ЛОНДАН, 9 чэрвеня. (БЕЛТА). Паводле атрыманых паведамленняў, англійская авіяцэрталка, якая палерглася бамбардыроўчы з боку фашысцкага самалёта ў парту Ганды, ватачула.

### 30-ТЫСЯЧНЫ АНТЫФАШЫСЦКІ МІТЫНГ У ПАРЫЖЫ

ПАРЫЖ, 9 чэрвеня. (БЕЛТА). Учора на зімовым веладраме адбыўся мітынг, арганізаваны камуністычнай партыяй. Прысутнічала каля 30 тысяч чалавек.

Адкрываючы мітынг, сенатар-камуніст Марсель Кашан падкрэсліў уласную патрабаванне міжнароднаму міру з боку фашызма.

Адзіночна антыфашысцкага фронту, напомуі Кашан, перагардаў шлях наступленню фашызма ў Францыі і тэрыторыі быў ажыццэўлены гал патрабаванне рабочага класа. Аднак унутраныя і знешнія ворагі Францыі робяць усё з мэтай расколяць народны фронт і ўсагуляць канфедэрацыю працы. Гэтак наступленню павіна быць процістаяўлена арганічнае адзіноства рабочага класа ў міжнародным маштабе.

Калі Кашан гаварыў аб герайнічым барацьбе, якую вядуць кітайскі і іспанскі народы супроць фашызма, а таксама аб парозе Чэхаўскай з боку германскага фашызма. Калі аратар укаваў на СССР, як выдатны фактар міру, многатэсячная аўдыторыя віта-

ла краіну Советаў воклічамі «Няхай жыве СССР!»

У ліку іншых аратараў выступіў сакратар ЦК камуністычнай партыі Францыі Жак Дакло, які сваё аркае выступленне прысьвяціў прэстасту супроць бамбардыроўкі неабароненых гарадоў Іспаніі, а таксама супроць павяшчальных налётаў фашысцкай авіяцыі на французскую тэрыторыю.

— Да палітычнага наліску на Францыю, — сказаў Дакло, — пярэць фашызм даў адкрытае насілле. Французскі народ не дапусціць гэтага шантажа, народ павінен патрабаванне свабоды гандлю з рэспубліканскай Іспаніяй.

У прынятай рэзалюцыі яшчэ раз выкрываюцца алатынныя палітыка «неумшанія».

Мітынг прыняў рашэнне, падтрымаваць рашэнне аб скаіканні Усеафранцузскага з'езда камітэтаў народнага фронту.

Удзельнікі мітынга з вялікім удзімам прынялі рэзалюцыю салідарнасці з Советскім Саюзам.

### НАГЛАСЦЬ ГІТЛЕРАЎСКІХ АГЕНТАЎ УЗРАСТАЕ

ПРАГА, 9 чэрвеня. (БЕЛТА). Старшыня парламенцкай фракцыі судэтанскай партыі генлейнаўцаў Кундт перадаў чэхаўскаму прэм'еру Гуджу мемарандум, на падставе якога генлейнаўская партыя «згодна весті перагавораў з урадам Мемарандум пералічыў патрабаванні, высунытыя Генлейнам на кардэбскім в'ездзе судэтанскай партыі (аб тэрытарыяльнай і адміністрацыйнай аўтаноміі Судэта - Нямецкай вобласці, аб поўнай замене чэхуў — служачых дзяржапарата ў Судэта - Нямецкай вобласці — немцамі і інш.).

Урад пакуль не адказаў на мемарандум парламенцкай фракцыі судэтанскай партыі генлейнаўцаў Кундта, што перагаворы з генлейнаўцамі будуць весіцца сакрэтна.

Адначасова стала вядома, што англійская дыпламатыя прадаўжае ўважлівае наліск на чэхаўскай ўрад, дабіваючыся, па-першае, максімальных уступак генлейнаўцам, слашым аўтанаміям і інш., па-другое — дапусціць англійскіх «наглядальнікаў» у Чэхаўскай вобласці.

### Дэманстрацыі ў абарону Чэхаўскай рэспублікі

ПРАГА, 10 чэрвеня. (БЕЛТА). Учора прэм'ер-міністр Гуджа прыняў прадстаўнікоў судэтанскай партыі Генлейна (Генлейнаўскага аўтаномнага ў Чэхаўскай) Кундта, Петэраса і Ропша. Па ўзаемнай згодзе змест увараннай, як і палітычных гутарак, будзе трымацца ў сакрэце.

Характэрна, што пад даўленем мас, незалежных палітыкаў кістаніяў і ўступак, нават некаторыя лідэры аграрнай партыі вымушаны былі выступіць за рашучую барацьбу з фашысцкімі агрэсарамі і іх агентаў.

Адусюль наступілі весткі аб вялікім поспеху правадзімага, па ініцыятыве роных арганізацый, абору ў фонд абароны рэспублікі. Муніцыпальны совет горада Брно ўнёс у фонд абароны 3 мільёны чэхаўскайх крон. Рабочыя ваявыны працярпелася Брно парашы. Лі адлічыў у фонд умацавання арміі паўтарадзённую зарплату, што складае больш аднаго мільёна крон.

У пазночным кітаі

ХАЎКЬОУ, 9 чэрвеня. (БЕЛТА). У Паўночным кітаі баі працягваюцца галоўным чынам у зоне Лунхайскай часткі. 7 чэрвеня баі праходзілі ў раёне ўсходняй Чжэньжоў. Кітайскія вой-

### ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У пазночным кітаі

ХАЎКЬОУ, 9 чэрвеня. (БЕЛТА). У Паўночным кітаі баі працягваюцца галоўным чынам у зоне Лунхайскай часткі. 7 чэрвеня баі праходзілі ў раёне ўсходняй Чжэньжоў. Кітайскія вой-

скі праводзілі актыўныя аперашы тэа-сама на пазночным беразе ракі Хуанхэ, у раёне Каіфына. 7 чэрвеня яны захавалі горад Фыншо. Большасць яноў скала гарнізона, які знаходзіўся ў горадзе, знішчана.

### ПАВЕДАМЛЕННЕ

Менскі гарком КП(б)Б паведамае, што 11 чэрвеня ў 8 гадзін вечара скаіваюцца арганізацыя сходы камуністаў і комсамолацаў па выбарчых акругах па месцу свайго жытараства.

электрастанцыі; па Дзімітрыўскай — у клубе Дзяржгандлю (рог вуліцы Шпегельскай і Камуністычнай); па Ленінскай — у клубе НКВД; па Кагановіцкай — у актывае зале БДУ; па Куйбіцаўскай — у клубе фабрыкі імя Кагановіча; па Дзяржінскай — у клубе фабрыкі «Кастрычнік»; па Чыгуначнай выбарчай акрузе — у памішанні клуба 18 школы (Койданаўскай тэатр).

Акруговыя партыяна-комсамольскія сходы будуць праходзіць па Сталінскай выбарчай акрузе — у памішанні Дома парткурса (валякая зала) — вуліца Карла Маркса; па Прамысловай выбарчай акрузе — у памішанні клуба Металістаў; па Горкаўскай выбарчай акрузе — у Доме Партклуба; па Малацкаўскай — у памішанні Аўтарэаграфна тэхнікума (Пушкінска вул. 56); па Варашылаўскай — у памішанні Палітэхнічнага інстытута (валякая зала); па Калінінскай — у клубе

Менскі гарком КП(б)Б  
Намеснік аднаго рэдактара  
І. М. ОФЕНГЕЙМ.

**МАСКОЎСКІ ДЗЯРЖАНЫ ТЭАТР РЭВОЛЮЦЫІ** (рамонт Дзярж. аф. раёнскага тэатра) 11 чэрвеня «ФУНТ» ОВХУНА» (Совенні істочнік) Пачатак у 8 г. 30 м. веч. Блеты 9 класа тэатра з 12—1 і з 5 г. веч.

Кіноаэтар «Чырвоная арка» ЗАП'ЕЗУР

Кіноаэтар «Пролетары» 1. ПЕДРО. 2. «ИНОСТРАНКА»

Кіноаэтар «Інтэрнацыяналь» ДЗЯРЖЫНА СІЯНАЦІЦА НА СПАТКАННЕ

Кіно «Спарт» НЕУСТРАШЫМЫЯ

Дзіцячы кіноаэтар ВАЛАЧАЎСКІ ДНІ

Кіноаэтар «Навіны дня» 1. Журналы Бел-дзяржінформі М. № 13 і 14. 2. «Котфейв Котфейв» (мульты-плікацыя). 3. «Зап-портрэф» (мультыплікацыя).

**МЕНСКАЯ ДВУХГАДОВАЯ ШКОЛА МЕДСЯЦ'ЕР** абвясічае

**аб НАБОРЫ 1938 года**

НА ПЕРШЫ КУРС 20 ЧАЛ.

Скончыўшы 2 курсы школы атрымаваюць сярэдняю медыцынскую асцэгу са званнем медыцынскай сестры.

Прынятыя ў лік слухачоў могуць быць дасягнуўшы 16-гадовага ўзросту і скончыўшы не сеш 7 класаў сярэдняй школы.

Для наступлення неабходна прадставіць у кашплярско школы пасведчанне аб адсутнасці, метры куці папарт, дзве фотакарткі, аф'ябіграфію, зааву і кармавак на 30 кал.

Прыёмныя іспыты пачынаюцца 15 жніўня па рудкай і беларускай мовах (руска і пісмова), матаматы, арыфметыцы, алгебры, геаметрыі, фізіцы, геаграфіі і Канітатыўна па праграме 7 класаў сярэдняй школы.

Скончыўшы семігодку на вылігна прымаюць са без іспытаў.

Прынятыя ў лік слухачоў абавязваюцца сты-свенскай, згодна паставіцы ўрада.

Інтэрнату ў школе не прадстаўляе. Прыездным адываюцца кватэрыя групы з размерка, прад-уладжываюцца даставоўны ўзды.

Часта слухачоў забяспечваюцца ложкамі з пачельнымі прыладамі.

Дакументы прымаюцца і 1 чэрвеня ў канцелярыі школы ад 9 да 5 гадзін дня штодзённа, апрача выхадных і поштаў.

Адрас: Менск, Пушкінска вул., дом № 54, двух-гадовай школе медсяц'ер.

**ДА ВЕДАМА ФАІХ МАСАВЫХ БІБЛІЯТЭКІ**

**ЦЭНТРАЛЬНЫ БІБЛІЯТЭЧНЫ КАЛЕКТАР БССР**

МАЕ СВАЕЯ ЗАДАЧАЯ ВІДЗЬВЕННЕ ПЛАНАМЕРНАГА І СІСТЭМАТЫЧНАГА КАМП'ІКТАВАННЯ ЛІТАРАТУРА БІБЛІЯТЭК НА АС-НОВЕ ЗАКЛАДАЕМЫХ З БІБЛІЯТЭКАМІ ДАГАВАРОЎ.

КАЛЕКТАР камплектуе бібліятэкі кітамі па ўсіх раздлах літаратуры: сацыяльна-эканамічнай і партыяна, навукова-тэхнічна, сельскагаспадарчай, мастацкай, абаронна, дыпламатычна і замежнай, дзіцячай, вучэбнай і т. д.

Апрача таго, для школьных бібліятэч калектар адыюскае па выдзеленых Нармаўсва БССР фондах кіткі школьнай серыі, якія ў роз-нічым прадзе не паступаюць.

КАЛЕКТАР адыюскае бібліятэчны кіткі ў пералічаным і бібліятэчна-аправажыным выглядзе (тыфр, каталажна картка, кіткі фар-муляр і кармавак).

КАЛЕКТАР снабжае бібліятэкі па іх аўважках прыладамі бібліятэчнай тэхнікі.

МЕНСК, аліні Волд 39, тэл. 75-845, Рааіконы рах. № 160028.

ГОМЕЛЬ, парк культуры і адвчашку, Дварэц піонэраў, тэл. 2-47, Рааіконы рах. № 160027.

МІНСК, вул. Кірава, 39, тэл. 10-10, Рааіконы рах. № 1602716.

МАГІЛЕЎ, Ленінска, 27, тэл. 06-11, Рааіконы рах. № 160030.

МАЗЫР, вул. Розы Люксембург, 50, Рааіконы рах. № 15277.

ЗАКЛЮЧАЮЦЕ З БЛІЖАШЫМІ КАЛЕКТАРАМІ ДАГАВОРЫ НА КАМП'ІКТАВАННЕ.

**ДА ВЕДАМА ФЭМК, ЗАГАДЧЫКАУ КЛУБАУ, КУЛЬТУРАТНІКАУ І КІРАУНІКОУ ГУРТНОУ МАСТАЦКАЯ САМАДЗЕЙНАСЦІ г. МЕНСКА.**

ТЭРМІН РЭГІСТРАЦЫІ КІРАУНІКОУ ГУРТНОУ МАСТАЦКАЯ САМАДЗЕЙНАСЦІ

**прадоўжан да 20 чэрвеня г. г.**

Пасля гэтага тэрміну непрайшоўшыя рэгістрацыю будуць адхілены ад работы.

Прымаць на работу новых кіраўнікоў гуртоў без накіраван-ня Дома народнай творчасці ЗАБРАНЕНА.

Рэгістрацыя праводзіцца ў Доме ўрада, пакой 604 (левае кры-ло) з 9 гадзін раніца да 3 гадзін дня.

ДОМ НАРОДНАЯ ТВОРАСЦІ.

**ДЗЯРЖЫЦЬК** (шар Іма Горкага, тэл. 22-725).

**Сёння**

**ВЯЛІКА ПРАДСТАУЛЕННЕ**

У 8 гадзін.

Пачатак у 9 г. вечара. Клас адкрыта з 12 да 2 г. і з 5 да 9 г.

Прымаюцца ЗАЯВКІ на паставя-выя месцы са сідкаў 25 проц.

**ЗАПОМНІЦЕ!**

УСЕ МАГАЗІНЫ КОГІЗ'

**КУПЛЯЮЦЬ І ПРАДАЮЦЬ**

**ПАТРЫМАНЫЯ СТАБІЛЬНЫЯ ПАДРУЧНІКІ.**

АДРАСЫ МАГАЗІНАЎ У МЕНСКУ: Савецкая, 55; роу Савецкай і Валадарска вул., 57, а таксама ВА ФАІХ ГАРАДАХ БССР.

**ПАТРАБУЙЦЕ**

ва ўсіх АПТЭКАХ І МАГАЗІНАХ САНАТАРЫІ І ГІГІЕНІ

СРОДКІ ДЛЯ БАРАЦЬБЫ

**З МУХАМІ:**

МУХАМОРЫ, ЛІПКУЮ МАСУ, ФАРМАЛІН ЧЫСТЫ І У РАСТВОРЫ, ХЛОРНУЮ ВАПНУ.

МЕНСКАЕ АБЛАСНОЕ АДДЗЯЛЕННЕ БЕЛАПТЭКАУПРАУЛЕННЯ.

МЕНДАРБУДУ патрабуюцца ШОФЕРЫ, ВОЗЧЫКІ, ПЕСЛІЗЫ, ГАБАРЫ, ЧОРНАБОЧЫЯ, Прадстаўляюцца інтэрвал. Звартацца: Рэвалюцыяна, 1.

МЕНСАУЗІНВЕРМАГУ (Савецкая, 43)

патрэбен ЮРЫСТ на паслуду пачальніка правазна-дагаворнага бюро.

**Дайвагі**

**КАЛГАСАЎ, КАЛГАСНІКАЎ І АДНАСОБНІКАЎ**

**Загатаўляюцца**

**НЕАБХОДНУЮ**

для акуронай і дубільна-экстрактавай прамысловасці нашага Саюза

**ЛАЗОВАЯ КАРА**

ПРЫМАЕЦІА Ф НЕАБМЕЖАВАНА КОЛЬКАСЦІ РАВЗАГАМІ, КРАМАМІ І СКАЛАДАМІ СПАЖЫВЧА ПЕРАЦЫІ ІА ФАТАНОРЭДНЫХ ЦЕНАХ.

ЯЛОВАЮ «АР» збіраюць з сасечнай ловай дрэў-ічы на лесу-чэстках, на жалгасным, школьным і іншым уладзіцтва.

У глыбінных пунктах: ЛАЗА 15 кап. кгр. або 150 руб тона ЯЛІНА 8 кап. кгр. або 80 руб. тона

АПРАЧА ТАГО АДЛАЧВАЕЦІА КОШТ ВЫВАКІ НА ЗАГОТОВІНЦЫ БЕЛАРУСКАЯ РЭ